



«ШЧАСЛІВАЯ»
ЛЮБАЧКА:
ГІСТОРЫІ
ЧЫТАЧОЎ

6



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

20 ВЕРАСНЯ 2019 г.
ПЯТНІЦА
№ 179 (29046)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕННЯ І ДЭПУТАТАМ МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

ВОДГУК
МАГІЛЯЎЧАН
НА НОВЫ
ПАДАТКОВЫ
КОДЭКС

MC



ЦЫТАТА ДНЯ



Аляксандр РУМАК,
намеснік міністра працы
і сацыяльнай абароны:

«*Беларусь, як і нашы найбліжэйшыя суседзі і краіны ЕС, характарызуецца доўгатэрміновым і прагрэсуючым працэсам старэння насельніцтва. На пачатак 2019 года ў краіне пражывала больш за два мільёны пажылых людзей — старэйшых за 60 гадоў, што складае каля 22 % усяго насельніцтва. Для параўнання, у 2012 годзе пажылых людзей у нас было 19,4 %. Згодна з дэмаграфічным прагнозам, да 2030 года доля такіх грамадзян складзе больш за 27 %. Гэта ставіць на парадак дня пытанне ўдасканалення сістэмы сацыяльнага абслугоўвання.*

Фота Анатоля Кіеўшчыка

Мужчынская забава



КОРАТКА

• Больш за 900 тысяч чалавек, старэйшых за 70 гадоў, пражывае ў Беларусі.

• Гарбуз вагой 450 кг, вырашчаны гродзенцам Сяргеем Гаўранічам (на фота злева), прадэманструюць у АК «Каробчыцы».



• Гурт Metallica — самы паспяховы па гастроях у свеце. З 1982 года калектыў музыкантаў пабываў на ўсіх кантынентах, у 48 краінах, зарабіўшы \$1,4 млрд.



ПАСТУПАЛЬНАЕ РАЗВІЦЦЁ ДЛЯ ўМАЦАВАННЯ ЛІДАРСТВА

Сёлета Гродзенская вобласць адзначае свой 75-гадовы юбілей, святочныя мерапрыемствы распачнуцца ўжо сёння. Напярэдадні гэтай значнай даты «Звязда» сустрэлася са старшынёй Гродзенскага аблвыканкама Уладзімірам КРАЎЦОВЫМ, каб пагутарыць пра асноўныя кірункі развіцця рэгіёна, яго дасягненні і задачы на перспектыву. А яшчэ закрунулі тэмы будаўніцтва АЭС у Астраўцы і рэстаўрацыі Старога замка ў Гродне.

СТАР. 4-5

З юбілеем жыхароў Гродзенскай вобласці павіншаваў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка

«Найноўшая гісторыя рэгіёна вядзе адлік з 20 верасня 1944 года, калі ў найскладанейшы час пасля вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў была створана вобласць з цэнтрам у старажытным горадзе Гродна. Ваша плённая праца і шчырая любоў да малой радзімы паднялі яе з пасляваенных руін, зрабілі выдатным і квітнеючым краем, якім сёння ганарыцца ўся краіна», — гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Гродзенская вобласць славіцца сваімі традыцыямі, заснаванымі на працавітасці, гасціннасці і ветлівасці. «Спакон веку гэта зямля энергічных і моцных духам людзей, ініцыятыўных, дзейных і таленавітых», — адзначыў ён.

«Нязменна высокая дасягненні ў сельскай гаспадарцы вывелі вобласць у лік лідараў па вытворчасці прадуктаў харчавання і з'яўляюцца прыкладам для аграрыяў нашай краіны. Неацэнны ваш унёсак у захаванне нацыянальнай духоўнай і гісторыка-культурнай спадчыны, развіццё прамысловага і турыстычнага патэнцыялу краіны», — канстатаваў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка выказаў перакананне, што энергія, настойлівасць і мэтанакіраванасць і надалей будуць для жыхароў рэгіёна вернымі спадарожнікамі ў рэалізацыі маштабных планаў і задач на карысць роднай Беларусі.

Кіраўнік дзяржавы пажадаў жыхарам Гродзенскай вобласці поспехаў ва ўсіх пачыненнях, моцнага здароўя, шчасця, міру і дабрабыту.

ISSN 1990 - 763X



19179>



9 771990 763008



Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны приз!

Ідзе падпіска на IV квартал 2019 года

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ - БУДЗЕ ЦІКАВА!